

# Для ўсенаароднага абмеркавання

**Алег ДЗЯЧЭНКА,**  
член Савета Рэспублікі  
Нацыянальнага сходу  
Рэспублікі Беларусь,  
прарэктар па вучэбнай  
рабоче МДУ  
імя А.А.Куляшова:

— **С**ённяшні праект змяненняў і дапаўненняў Канстытуцыі Беларусі — гэта наша будучыня. Важна, што гадоўны пасыл абноўленага Асноўнага закона прадугледжвае не толькі захаванне, але і развіццё сацыяльных гарантый грамадзян. У цэнтры ўвагі застаецца зацвярджэнне правоў і свабод чалавека, прававой дзяржавы і сацыяльна справядлівага грамадства.

Змены закрануць і сферу адукацыі. Усім вядома, якое вялікае значэнне мае права на адукацыю для кожнага беларуса. Так гістарычна склалася, што адукаванасць успрымаецца ў свядомасці нашых людзей у якасці адной з асноўных жыццёвых каштоўнасцей. І тут не мае значэння ўзрост. Усімі формамі адукацыі ў нашай краіне ахоплены некалькі соцень тысяч грамадзян — ад дашкалят да пажылых людзей.

У праекце Канстытуцыі гарантуецца даступнасць агульнай сярэдняй і



прафесійна-тэхнічнай адукацыі, а таксама атрымання на конкурснай аснове бясплатнай сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі ў дзяржаўных навуковых установах.

Больш за тое, дзяржавай ужо сёння рэалізавана сістэма мер па забеспячэнні далейшага развіцця сістэмы адукацыі ў мэтах больш поўнага задавальнення патрэбнасцей краіны ў спецыялістах і кваліфікаваных рабочых. Заканадаўцамі прыняты абноўлены Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, павышаецца эфектыўнасць работы ўсіх звёнаў і форм адукацыі і падрыхтоўкі кадраў, развіваецца дыстанцыйная форма навучання.

Асаблівая ўвага ў прапанаваным праекце змяненняў і дапаўненняў Канстытуцыі ўдзелена пытанням падрыхтоўкі падрастаючых пакаленняў да грамадска карыснай пра-

цы, прывіцця культуры і павагі да законаў, гістарычных і нацыянальных традыцый Беларусі, захавання гістарычнай праўды і памяці аб гераічным подзвігу беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны. У гэтым напрамку ўжо шмат зроблена — рэалізуецца праграма бесперапыннага выхавання дзяцей і моладзі на 2021—2025 гады, зацверджана праграма патрыятычнага выхавання насельніцтва на 2022—2025 гады і інш. Гэта цягне за сабой удасканаленне ўсіх форм і метадаў грамадзянска-патрыятычнага і ваенна-патрыятычнага выхавання ў школе; і перабудову ў прамым сэнсе гэтага слова ўсёй выхаваўчай і ідэалагічнай работы ўстаноў адукацыі нашай краіны ў адпаведнасці з новымі патрабаваннямі і выклікамі.

Наогул, рэферэндум па ўнясенні змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь — гэта неабходнасць, якую дыктуюць сучасныя рэаліі. Сёння вельмі важна зрабіць агульны ўпэўнены крок для будучыні дзяржавы і прыйсці на лютаўскі рэферэндум, бо толькі нам вырашаць, у якой краіне і па якіх законах мы будзем жыць.